

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

15 красавіка 2013 г. № 189

**Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі  
Рэспублікі Беларусь**

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў і высокае прафесійнае майстэрства, значны асабісты ўклад у ахову жывёльнага і расліннага свету, развіццё будаўнічага комплексу, банкаўскіх паслуг, энергетычнай сістэмы, чыгуначнага транспарту, парашковай металургіі і машынабудавання, дасягненні ў галіне адукацыі, музычнага мастацтва, фізічнай культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

ордэнам «За службу Радзіме» III ступені

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Багданава<br>Сяргея Віктаравіча    | – начальніка штаба – першага намесніка<br>начальніка галоўнай інспекцыі Узброеных<br>Сіл, палкоўніка   |
| Брацуна<br>Барыса Віктаравіча      | – старшага афіцэра аддзела баявой падрыхтоўкі<br>камандавання сіл спецыяльных аперацый<br>Узброеных Сіл, падпалкоўніка   |
| Воінава<br>Алега Леанідавіча       | – начальніка інжынерных войскаў Узброеных<br>Сіл – начальніка ўпраўлення інжынерных<br>войскаў Генеральнага штаба Узброеных Сіл,<br>палкоўніка   |
| Касінскага<br>Леаніда Віктаравіча  | – намесніка камандуючага войскамі па ідэала-<br>гічнай рабоце – начальніка аддзела ідэалагіч-<br>най работы Заходняга аператыўнага каман-<br>давання Узброеных Сіл, палкоўніка   |
| Лаўрыненку<br>Ігара Уладзіміравіча | – першага намесніка начальніка Генеральнага<br>штаба Узброеных Сіл, генерал-маёра  |
| Новікава<br>Сяргея Ігнатавіча      | – начальніка Дэпартамента транспартнага забес-<br>пячэння Міністэрства абароны, палкоўніка   |
| Чаранкова<br>Валерыя Альбертавіча  | – намесніка камандуючага войскамі па ўзбраенню –<br>начальніка ўпраўлення ўзбраення Заходняга<br>аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-<br>паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай<br>абароны Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Шабанца<br>Рамана Мікалаевіча      | – камандзіра 10-га асобнага батальёна радыё-<br>электроннай барацьбы Паўночна-заходняга<br>аператыўнага камандавання Узброеных Сіл,<br>падпалкоўніка   |

ордэнам Францыска Скарыны

- Смольскага  
Дзiмiтрыя Бранiслававіча – прафесара кафедры кампазіцыi ўстанавы адукацыi «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкi»
- медалём «За адзнаку ў ваiнскай службе»
- Багуслаўскага  
Iвана Iосiфавiча – начальнiка ракетных войскаў i артылерыi – начальнiка аддзела ракетных войскаў i артылерыi Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Узброеных Сiл, палкоўнiка
- Берыкбаева  
Уладзiмiра Мурзатаевiча – начальнiка кафедры iнфармацыйна-вылiчальных сiстэм установы адукацыi «Ваенная акадэмія Рэспублiкi Беларусь», палкоўнiка
- Будзiка  
Уладзiслава Мiхайлавiча – начальнiка ўпраўлення службы войскаў i забеспячэння бяспекi ваеннай службы Узброеных Сiл, палкоўнiка
- Галавейку  
Валерыя Мiкалаевiча – начальнiка 2060-й базы захоўвання i рамонту Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
- Горбача  
Сяргея Антонавiча – намеснiка начальнiка галоўнага ўпраўлення планавання i каардынацыi тылавога забеспячэння Мiнiстэрства абароны, палкоўнiка
- Дамасевiча  
Сцяпана Мiкалаевiча – камандзiра мабiльнай роты 382-га асобнага гвардзейскага мабiльнага батальёна 38-й асобнай гвардзейскай мабiльнай брыгады Узброеных Сiл, капiтана
- Канавалава  
Алега Анатольевiча – камандзiра 115-га зенiтнага ракетнага палка Заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, палкоўнiка
- Крываноса  
Алега Канстанцiнавiча – намеснiка начальнiка Генеральнага штаба Узброеных Сiл па навуковай рабоце – начальнiка ваенна-навуковага ўпраўлення, палкоўнiка
- Масалова  
Аляксандра Вячаслававіча – намеснiка камандзiра па тылу – начальнiка тылу 74-га асобнага палка сувязi Заходняга апэратыўнага камандавання Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
- Печко  
Аляксея Уладзiмiравiча – начальнiка ўпраўлення дзяржаўнага нагляду галоўнай ваеннай iнспекцыi Узброеных Сiл, палкоўнiка

- Туруліна  
Сяргея Васільевіча — начальніка рэчавай службы аддзела тылавога забеспячэння камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Шаўчэнку  
Аляксандра Уладзіміравіча — начальніка ўпраўлення закупаў і рамонту ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, палкоўніка
- Шчарбіна  
Вячаслава Віктаравіча — начальніка 320-й школы падрыхтоўкі спецыялістаў мотастралковых, разведвальных, падраздзяленняў інжынерных войскаў і войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай аховы 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Ярашэвіча  
Уладзіміра Вячаслававіча — камандзіра 65-й аўтамабільнай брыгады транспартных войскаў, падпалкоўніка
- медалём «За працоўныя заслугі»
- Бабіча  
Рыгора Мікалаевіча — начальніка дзяржаўнага ўнітарнага спецыялізаванага будаўнічага прадпрыемства «Бярозаўская СІМК-22»
- Бабука  
Валерыя Уладзіміравіча — дырэктара ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву адзінаборстваў», г. Мінск
- Баркаліна  
Васілія Васільевіча — электразваршчыка ручной зваркі адкрытага акцыянернага таварыства «Мостаатрад № 425», г. Віцебск
- Блізнюка  
Аляксандра Сяргеевіча — дырэктара рэспубліканскага вытворчага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Эксперыментальны завод» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па механізацыі сельскай гаспадаркі»
- Бортніка  
Анатолія Міхайлавіча — дырэктара прыватнага транспартнага ўнітарнага прадпрыемства «Брэсцкі кааптранс»
- Валдайцава  
Дзяніса Станіслававіча — намесніка старшыні гаспадарчага суда Гродзенскай вобласці
- Гарноўскага  
Анатолія Адамавіча — суддзю Вышэйшага Гаспадарчага Суда
- Гомана  
Івана Іосіфавіча — начальніка філіяла № 400 – Гродзенскага абласнога ўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»

- Грыневіча  
Віталія Іванавіча — намесніка начальніка ўпраўлення аператыўнага рэагавання Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
- Жураўскага  
Мікалая Юльянавіча — дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Лельчыцкая ПМК-103»
- Ільіч  
Ірыну Уладзіміраўну — галоўнага інспектара аддзела мытных плацяжоў Мінскай рэгіянальнай мытні
- Кузьмінчука  
Віктара Аляксандравіча — дырэктара вытворча-гандлёвага ўнітарнага прыватнага прадпрыемства «Гэфест-тэхніка»
- Кулакоўскага  
Пятра Міхайлавіча — дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія г. Светлагорска»
- Кулінковіча  
Аляксандра Сяргеевіча — начальніка ўпраўлення арганізацыйна-кадравай палітыкі Міністэрства па падатках і зборах
- Леўчука  
Пятра Іванавіча — шліфоўшчыка інструментальнага цэха беларуска-расійскага сумеснага прадпрыемства «Брэстгазаапарат» адкрытага акцыянернага таварыства
- Лойко  
Уладзіміра Аляксандравіча — начальніка Стаўбцоўскай міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
- Мацвееву  
Ларысу Уладзіміраўну — намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1 г. Віцебска»
- Муратава  
Уладзіміра Міхайлавіча — старшага дзяржаўнага інспектара аддзела кантролю за аховай і выкарыстаннем аб'ектаў жывёльнага свету ўпраўлення аналізу і кантролю за аховай і выкарыстаннем аб'ектаў жывёльнага і расліннага свету Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
- Назаранка  
Валянціну Ануфрыеўну — намесніка старшыні праўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»
- Нікалаеву  
Алену Аляксандраўну — суддзю Вышэйшага Гаспадарчага Суда
- Нікіцюка  
Мікалая Мікалаевіча — дырэктара праектна-вышукальнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут «Белчыгунпраект»

- Нiкульшына  
Барыса Вiктаравiча – прарэктара па вучэбнай рабоце i iнфарматызацыi ўстанова адукацыi «Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт iнфарматыкi i радыё-электронiкi»
- Пятруша  
Кацярыну Пятроўну – дырэктара дзяржаўнай установа адукацыi «Гiмназiя № 12 г. Мiнска»
- Сачанка  
Рыгора Аляксеевiча – начальнiка аддзела працоўнага навучання ўстанова адукацыi «Магiлёўскi дзяржаўны абласны iнстытут развiцця адукацыi»
- Сiмановiча  
Мiкалая Iванавiча – наладчыка аўтаматычных лiнiй i агрэгатных станкоў вытворчасцi газавых кранаў i бытавых электратэхнiчных вырабаў беларуска-расiйскага сумеснага прадпрыемства «Брэст-газаапарат» адкрытага акцыянернага таварыства
- Станкевiча  
Валерыя Iванавiча – старшага майстра па рамонту турбiннага абсталявання цэха цэнтралiзаванага рамонту фiлiяла «Мiнская ЦЭЦ-3» мiнскага рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства электра-энергетыкi «Мiнскэнерга»
- Хацятоўскага  
Эдуарда Анатольевiча – намеснiка начальнiка Вiцебскай абласной iнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага свету Дзяржаўнай iнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага свету пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь
- Шыбеку  
Мiхаiла Васiльевiча – начальнiка аварыйна-аднаўленчай службы фiлiяла «Мiнскiя цеплавыя сеткi» мiнскага рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства электраэнергетыкi «Мiнскэнерга»
- медалём Францыска Скарыны
- Булу  
Мiрона Iванавiча – загадчыка кафедры баяна i акардэона ўстанова адукацыi «Беларуская дзяржаўная акадэмя музыкi»
- Вiтчанка  
Наталлю Васiльеўну – першага намеснiка старшынi праўлення грамадскага аб'яднання «Беларускi саюз музычных дзеячаў»
- Дадзiёмаву  
Вольгу Уладзiмiраўну – загадчыка кафедры беларускай музыкi ўстанова адукацыi «Беларуская дзяржаўная акадэмя музыкi»
- Пятрову  
Таццяну Мiкалаеўну – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установа «Музычная капэла «САНОРУС» Мiнскай вобласцi»
- Сямёнава  
Алега Мiхайлавiча – выкладчыка па класу вакалу ўстанова адукацыi «Мiнскi дзяржаўны каледж мастацтваў»

## 2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

### «Народны артыст Беларусі»

- Мдзівані  
Андрэю Юр'евічу – прафесару кафедры кампазіцыі ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»

### «Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»

- Ігумнавай  
Але Міхайлаўне – мастацкаму кіраўніку ўзорнага хору хлопчыкаў і юнакоў установы «Брэсцкі абласны Палац культуры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі»

### «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»

- Ільішчанку  
Аляксандру Федаравічу – генеральнаму дырэктару дзяржаўнага навукова-вытворчага аб'яднання парашковай металургіі – дырэктару дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут парашковай металургіі»

### «Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»

- Барадаўку  
Уладзіміру Іванавічу – генеральнаму дырэктару дзяржаўнага навукова-вытворчага аб'яднання «Цэнтр»
- Пархомчыку  
Пятру Аляксандравічу – генеральнаму дырэктару вытворчага аб'яднання «Беларускі аўтамабільны завод» – генеральнаму дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «Беларускі аўтамабільны завод»

### «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

- Бандарэнку  
Аляксандру Іванавічу – дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «Мостаатрад № 425», г. Віцебск

### «Заслужаны спецыяліст Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»

- Будаеву  
Барысу Юр'евічу – намесніку камандуючага па ўзбраенню – начальніку ўпраўлення ўзбраення Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніку
- Мельніку  
Анатолію Пятровічу – начальніку аддзялення паветрана-дэсантнай тэхнікі паветрана-дэсантнай службы 103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніку

Ройко  
Аляксандру Анатольевiчу – начальнiку штаба – першaму намeснiку камандуючaга вoйскамі Захoдняга апeратыўнaга камандавання Узброeных Сiл, генeрал-мaёру

Хiжняку  
Аляксандру Вячаслававiчу – начальнiку кафедры аўтамaтызаваных сiстэм кiравання вoйскамі факультeта сувязi і аўтамaтызаваных сiстэм кiравання ўстанoвы адукацыi «Ваeнная акадeмiя Рeспублiкi Бeлaрусь», пaлкoўнiку

«Заслужаны рaтaвальнiк Рeспублiкi Бeлaрусь»

Карпiцкaму  
Валянцiну Уладзiмiравiчу – былoму першaму намeснiку Мiнiстра пa надзвычайных сiтуацыях, генeрал-мaёру ўнутранай службы

«Заслужаны мaйстар спoрту Рeспублiкi Бeлaрусь»

Братчeнi  
Вiктару Аляксандравiчу – мeтадысту першай катeгорыi абласнoга вучeбнa-мeтадычнaга цeнтpa фiзiчнaга выхавання насельнiцтва пры ўпpаўлeннi фiзiчнaй культуры, спoрту і турызму Брeсцкaга аблвыканкaма

**Прэзiдэнт  
Рeспублiкi Бeлaрусь**

**А.Лукашeнка**